

---

# Плоць і кроў БНР

У позненавецкі час у школьнім падручніку для вучняў восьмай клясы «Історія БССР» БНР было прысьвечана пара фразаў. Іх сэнс зводзіўся да таго, што БНР была шкоднай фікцыяй, прыдуманай за нямецкія гроши. Гэтыя абразылівыя ярлыкі паспяхова перажылі скон СССР і цяпер культывуюцца ў афіцыёзе, хоць іх вастрыня прытулілася. Пошук генэалагічных асноваў беларускай дзяржавы прыводзіць да рэвізіяніскіх спробаў упісаць БНР у афіцыйны канон як «рамантычнай ідэі» — папярэдніцы БССР, праўда, з аваізковымі агаворкамі пра яе «недзеяздольнасць» і «адсутнасць палітычнага досьведу» яе айцу<sup>1</sup>.

Хоць БНР ад пачатку і да канца была выключна палітычным проектам, яе фэномэн выходзіць за межы палітычнай сферы. Ідэя БНР упершыню ў гісторыі паказала, што за палітычныя і культурныя права сваёй нацыі беларусы гатовыя змагацца са зброяй у руках і шчодра плаціць сваёй крывёй. Як паказваюць апошнія дасьледаваньні, пад штандарамі БНР ваявалі і аддавалі свае жыцці каля 11 тысяч жаўнероў<sup>2</sup>.

Змаганье не спынялася і пасыля заканчэння баявых дзеяньяў. Можна сказаць, што дарога да беларускай незалежнасці была высланая целамі сыноў і дачок беларускай нацыі. Антон Луцкевіч, Вацлаў Ластоўскі, Аляксандар Цывікевіч, Палута Бадунова, Уладзімер Пракулевіч, іншай кажучы, фактыхна ўсе дзеячы БНР, якія не эмігравалі за мяжу і апынуліся ў сферы дасяжнасці савецкіх спэцслужб, былі фізычна вынішчаны.

Аўтары гістарычных апавяданьняў, зацікленых на падкрэсліваныні «нелегітимнасці» і «марыянэткавага характару» БНР, каторы раз зневажаюць гэтых людзей і памяць пра іх. Пагаджуся з Анатолем Сідарэвічам, што легітимнасць БНР была большая, чым легітимнасць цяперашняга лукашэнкаўскага парлямэнту. Яе гістарычная параза абумоўленая ня столькі няўменьнем беларускіх палітыкаў весьці палітычную барацьбу, манэўраваць паміж асноўнымі геапалітычнымі сіламі, ісці на блеф або няздольнасцю

## **ПРАДМОВА**

прыцягнуць рэсурсы для разьвіцца нацыянальнага руху на міжнародных рынках, колькі нацыяналістычным эгаізмам або вялікадзяржаўнай парапон-  
яй тых, хто стаяў ля стырна суседніх дзяржаваў.

БНР — гэта бел-чырвона-белы съязг і герб Пагоня. БНР — гэта матыва-  
ццыя да супраціву, якая штогод выводзіць тысячы людзей па ўсёй Беларусі  
святкаваць Дзень Волі. БНР — гэта гатоўнасць ахвяраваць сабой у імя  
нацыі. БНР — гэта Беларусь у супольнасці эўрапейскіх нацый. БНР — гэта  
ідэя беларускамоўнага ўніверситету. БНР — гэта важны адукацыйны і куль-  
турны досьвед. Каб зрабіць яго жывым, адчувальным і запатрабаваным, мы  
і падрыхтавалі гэты нумар.

БНР адыдзе ў гісторыю тады, калі яе мэты і ідэалы будуць споўненыя.  
Парадаксальна, дамарослы аўтарытартызм, цынічная русіфікацыя і паліты-  
ка ўсячэння нацыянальнай памяці — добрая зарука таго, што да гэтага яшчэ  
вельмі доўга.

<sup>1</sup> БНР: поверх барьеров. Круглый стол // Советская Белоруссия. 2008. 22 марта.

<sup>2</sup> Гл.: Латышонак, Алех. Жаўнеры БНР. — Вільня: Інстытут беларусістыкі, 2009.